



## Секцыя 10: Пераклады і беларуская культура Section 10: Translations and Belarusian Culture

**Панэль 10.4: Беларусістычна глотадыдактыка: праблемы выкладання  
беларускай мовы як замежнай**

**Panel 10.4: Problems of teaching Belarusian language to foreigners**

Нядзеля, 17 верасня
Sunday, September 17th
9.00 – 12.00
<b>Панэль 10.4</b>
<b>Panel 10.4</b>

**Панэль 10.4**  
**Беларусістычна глотадыдактыка: праблемы выкладання  
беларускай мовы як замежнай**  
**Нядзеля, 17 верасня, 9.00 – 12.00**  
**Мадэратор: Надзея Старавойтава**  
**Panel 10.4**  
**Problems of teaching Belarusian language to foreigners**  
**Sunday, September 17th , 9.00 – 12.00**  
**Moderator: Nadzieja Staravojtava**

Надзея Старавойтава  Nadzieja Staravojtava	Беларусь  Belarus	Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, кандыдат філалагічных наук  Belarusian State Economic University, PhD in Philology	Выкарыстанне інтэрнэт- рэсурсаў у выкладанні <b>беларускай мовы як замежнай</b>  The Usage of Internet Resources For Teaching Belarusian as a Foreign Language
Радаслаў	Польшча	Кафедра	<b>Беларуска-польскія</b>

Калета Radosław Kaleta	Poland	беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, кандыдат гуманітарных навук  Department of Belarusian Studies, Warsaw University, PhD in Humanities	<b>міжмоўныя амонімы як від моўных памылак у глотадыдактыцы</b>  Belarusian-Polish False Friends as a Type of Language Errors in Foreign Language Didactics
Лідзія Сямешка  Lidziya Siameshka	Беларусь Belarus	Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, кандыдат філаграфічных навук, прафесар  The Republican Institute of Higher School, PhD in Philology, Professor	<b>Лінгвакультурныя аспекты зместу навучання беларускай мове як замежнай</b>  Lingua-cultural aspects of teaching Belarusian as a foreign language
Алена Калечыц  Alena Kalechyt	Славакія Slovakia	Універсітэт імя Канстанціна Філосафа ў Нітры, кандыдат філаграфічных навук  Constantine the Philosopher University in Nitra, PhD in Philology	<b>З вопыту выкладання беларускай мовы як замежнай (ва ўмовах падрыхтоўкі спецыялістаў па праграме “Усходнеславянскія мовы і культуры” ва Універсітэце імя Канстанціна Філосафа ў Нітры)</b>  About the teaching experience of Belarusian as a foreign language (a study program “Eastern Slavic Languages and Cultures”, Constantine the Philosopher University in Nitra)
Ганна Шваба	Славакія Slovakia	Універсітэт імя Канстанціна Філосафа ў Нітры,	<b>Беларуская мова як замежная: лінгвакраіназнаўчы</b>

Hanna Shvaba		магістр Constantine the Philosopher University in Nitra, Master	<b>падыход</b> Belarusian as a foreign language: linguistic-cultural approach
Антон Сомін Anton Somin	Расія Russia	Нацыянальны даследчы ўніверсітэт “Вышэйшая школа эканомікі”, магістр  National Research University Higher School of Economics, Master in theoretical and applied linguistics	<b>Падручнік “Белорусскій язык. Самоучитель”: два стандарты беларускай мовы з пункту гледжання яе выкладання замежнікам</b>  Textbook “Belorusskiy yazyk. Samouchitel”: two standards of Belarusian from the point of view of teaching it to foreigners
Вольга Трацяк Volha Tratsiak	Польшча Poland	Кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітета, магістр  Department of Belarusian Studies, Warsaw University, Master	<b>Курсы беларускай мовы ў Варшаве</b>  Belarusian language courses in Warsaw
Арцём Тэадаровіч Artem Teodorovych	Украіна Ukraine	Кіеўская акадэмія воднага транспорта імя гетмана Сагайдачнага, кандыдат гістарычных навук  Hetman Sahaidachnyi Kyiv State Academy for Watercraft, PhD in History	<b>Гісторыя і практыка арганізацыі размоўных клубаў (на матэрыяле працы Беларускага размоўнага клуба ў Кіеве)</b>  Speaking Clubs Operation Evolution (On the Example of Belarusian Speaking Club)

